

## Соф'я Шах



...Душа... Бог даў ці сатварыў?

Не, не праходзіць гэты зъдзіў...

## Між раніцай і надвячоркам

\* \* \*

Няма цярпеньня дзень пражыць,  
няма цярпеньня ведаць тое,  
што хоць і хутка час бяжыць,  
ды хуткасць не дае спакою.

Ды хуткасць гэтая ані  
штось не дае задавальненія:  
яшчэ б хутчэй імчалі дні, —  
хутчэй, хутчэй — для наталенія.

Далей, далей, а там — яшчэ, —  
сягоньня, заўтра, пасълязаўтра...  
Хутчэй, хутчэй, яшчэ хутчэй —  
такая вось у прагі праўда.

Куды съпяшаю? З-за якой  
прычыны, з-за якога гвалту?  
Бог ведае!.. Але з сабой —  
Ніякага няма мне зладу.

\* \* \*

Душа... Бог даў ці сатварыў?  
Не, не праходзіць гэты зъдзіў.

Адкуль такая сіла ў ёй —  
такі узышаны настрой?

І гэта здольнасць адчуваць —  
съмняцца, плакаць і съпяваць...

І слухаць, бачыць, разумець, —  
і жыць, і жыць — і не старэць...

І крылы мець, і птушкай быць,  
а цела — па зямлі насіць...

Гасподзь узнагародзіў так?  
Ці гэта страшнай кары знак?

\* \* \*

Якімі съцежкамі-шляхамі,  
якімі, Божа, берагамі  
мы йшлі адно да аднаго...  
мы йшлі адно да аднаго...

Якою скрухаю-турботай,  
якою, Госпадзі, бядотай  
перапаўняліся гады...  
перапаўняліся гады...

Нястачы, горкасці, трывогі,  
памылкі, роспачы, зънямогі, —  
як доўга выпрабоўваў час...  
як доўга выпрабоўваў час...

Сушыла, съцюжыла, дажджыла,  
глушыла, пляміла, съляпіла...

І вось мы разам, — ня дай Бог  
нам паасобку зноў дарог!

\* \* \*

Якія маленъкія дні...  
Якія вялікія справы...  
А колькі пустой мітусыні...  
А колькі нядобрай праявы...

І зноўку сябе не ўмясьціць  
між раніцай і надвячоркам,—  
так час відавочна бяжыць,  
што цемра мяжуе са змрокам.

Сутонъне съвітальнай пары  
выходзіць з сутонъня начнога,  
і зоркі то мруць угары,  
то зноў загараюцца строга.

Сігнальныя быццам агні  
між берагам левым і правым,  
дзе трэба ў маленъкія дні  
уціснуць вялікія справы.

\* \* \*

Хачу вясны! Хачу вясны!  
Як дражніць гэтая адліга  
і гэтая неразъбярыха  
між белізны і сінізны...

Хачу вясны! Хачу вясны!  
Так студзень капяжом даймае,  
што дух спакойнасьці ня мае  
ад прадчуваньня навізны...

Хачу вясны! Хачу вясны!  
Каму ўступіць зіму дарэшты  
за тыя веснія прыкметы,  
што ў зімнія ня зынікнуць сны?

Хачу вясны...

